

БІЛГІ
ІНФОРМАЦІЯ



ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

17 (839)

Аўторак, 20 кастрычніка 1992 г.

Газета заснавана
у верасні 1969 года

Выходзіць два разы ў месеці

Цана
10 кап.

З УЗНАГАРОДАЙ!

За дасягненне высокіх спартыўных вынікаў на ХХV
летніх Алімпійскіх гульнях у Барселоне Указам Прэ-
зідэнта Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 23
красння 1992 г. група беларускіх спартсменаў і іх трэ-
нероў узнагароджана Ганаровымі граматамі Вярхоўнага
Савета Рэспублікі Беларусь. Сярод удастоеных вышэй-
шай узнагароды Беларусі і троє алімпійцаў нашага
ніверсітэта. Гэта — студэнты факультэта фізічнай
культуры, заслужаныя майстры спорту СССР: алімпій-
ская чэмпіёнка і бронзавы прызёр Алімпіяды плыўчы-
ці Алена Рыгораўна Рудкоўская, Сяргей Мікалаевіч
Смаль і Вугар Нарыман-аглы Аруджаў, якія заваявалі
дпаведна сярэбраны і бронзавы медалі ў спаборніцтвах
ардоў вольнага стылю.

ДЫСЕРТАЦЫЮ АБАРАННУ ДЫРЭКТАР ШКОЛЫ

Першым сярод цяперашніх
педагагічных работнікаў Пет-
рыкаўскага раёна абараніў
дысертацыю ў Інстытуце мо-
азнаўства імя Я. Коласа АНБ
Міляксей Васільевіч Солахаў.
Ін даследаваў пад кіраўніцт-
вам прафесара, заслужанага
зяяча науки Беларусі У. В.
Анічэнкі мову старабеларус-
скай наукоўца-публіцыстычнай
літаратуры на фанетыка-ар-
раграфічным і марфалагічным
звроўнях. Абарона дысерта-
цыі прыйшла з поспехам.

ВЫНІКИ СУПРАШОЎНІЦТВА

На працягу некалькіх гадоў кафедра аўтаматызаваных сістэм апрацоўкі інфармацыі (задчык — дацэнт А. І. Іванюк) адтрымлівае цесныя навуковыя сувязі з кафедрай аўтаматыкі і інфармацыйнай тэхнікі Маскоўскага інстытута грамадзянскай авіяцыі, якую ўзнаўляе прафесар, праэктар этапа інстытута па вучэбнай работе У. І. Васільеў. Сумесна выконваюцца і ўкараняюцца ў практику навукова-даследчыя работы, рыхтуюцца і выпускаюцца метадычныя дапаможныкі і іншая друкаваная прадукцыя. Названая кафедра ГДУ штогод накіроўвае сваіх выкладчыкаў і супрацоўнікаў у мэтавую аспірантуру МІГАУ папярэднія галы, яе паспя

РЭКАМЕНДАВАНЫ ДА ПРЫСВАЕННЯ ВУЧОНЫХ ЗВАНИЙ

На сваім вераснёўскім пасяджэнні вучоны савет нашага ўніверсітэта на конкурснай аснове разгледзеў матэрыялы і прадставіў ў ВАК рэкамендацыі на прысваенне вучоных званій.

Арнольд Фоккер

Фёдаравіч ПАНДУ

— кандыдатам фізіка-матэматычных навук ПЕНЯЗЮ Уладзіміру Аляксандравічу; генеральному дырэктару ВА «Карал» ЕМЯЛЬЯНАВУ Віктору Андрэевічу — па кафедры оптыкі; кандыдатам фізіка-матэтамычных навук ЛУБАЧКІНУ Аляксандру Васільевічу КАМОРНІКАВУ.

Фёдаравічу — па кафедры
вылічальнай матэматыкі і пра-
граміравання; кандыдатам эка-
намічных навук **БАГДАНАВУ**
Міхаілу Іванавічу — па ка-
федры эканамічнай інфарма-
тыкі і АСК, **ПАНОВАЙ** Тац-
цяне Ігараўне — па кафедры
бухуліку, контрлю і аналізу
гаспадарчай дзейнасці, **КАР-**
ЖОВУ Васілю Сяргеевічу —
па кафедры эканомікі і сацыя-
логіі права.

Па выніках навчальнонага юода

ХТО ЎДАСТОЕНЫ ПРЕМІЙ

У адпаведнасці з пастановай вучонага савета нашага універсітэта ад 3 верасня 1992 г. і палажэннем аб прэміраванні выкладчыкаў і супрацоўнікаў ГДУ імя Ф. Скарэны за высокія творчыя і вытворчыя дасягненні прынята рашэнне аб назначэнні прэмій па выніках вучэбна-метадычнай работы за 1991—1992 навучальны год.

1991—1992 навучальны год.
Асноўным крытэрыем пры
размеркаванні прэмій з'явіла-
ся наяўнасць у вучняў дадатковай

ўкаранёных у за арганізацыю і пропаганду
дэс за мінулы на- фізкультурнай работы выстаў-
рнішебна мэта- лаеся 1,5 бало.

У папярэднім навучальным годзе вучонымі універсітэта забаронене б'языкальна практыка

абаронена 6 доктарскіх дысертацый. Іх падрыхтоўка і абарона ацэньваліся ў 2,5 бала. Прэміраванне выкладчыка ў звязку з гэтым не было.

ажыццяўлялася па сукупнасці балаў па 600 рублёў за кожны.

Акрамя таго, за актыўнае садзейнічанне рабоце, звязанай з падрыхтоўкай высокакваліфікованых спецыялістаў і высокія творчыя і вытворчыя дасягненні, прэміраваны супрацоўнікі універсітэта: кіраунікі структурных падраздзяленняў, спецыялісты розных прафесій, вучэбна-дапаможны персонал, рабочыя і малодшы аблугу-

На прэміраванне выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта выдзелена 401,4 тыс. руб. за лік сродкаў фонду аплаты працы, спецыяльна прадугледжаных на ўказаныя мэты ў каштарысе дзяржбюджэтнага

С. ПАШУК,
начальник планово-фінансового відділення

Імі танарыца універсітэт

ГОМЕЛЬСКІ УНІВЕРСІТЭТ

Канстытуцыя рэспублікі: якой ёй быць?

НА АБАРОНЕ НАШЫХ ПРАВОУ



БЕЗ АПТЫМІЗМУ ЖЫЦЬ НЕЛЬГА

Не кожны чалавек можа адразу адшукаць свае месца ў жыцці. Многія робяць гэта метадам спроб і памылак. І тады, калі, нарэшце, зроблены правільны выбар, чалавек прыкладае ўсе свае намаганні, каб дасягнуць у абароні справе найлепшых выніку.

Нешта падобнае на гэта атрымалася і ў Алена Саламазінай, пяцікурсніцы эканамічнага факультета. Яна стала студэнткай Гомельскага дзяржаўнага універсітэта пасля таго, як ужо мела спецыяльнасць. Але хацелася Алена стаць эканамістам. Не абстрактна, а реальна ўяўляла яна сабе гэту работу, у якой магла б праівіць сябе спаўна.

Падала дакументы ў ГДУ, і спраба была ўдалай: Алена Саламазіна стала студэнткай, выбрала спецыяльнасць «Эканоміка і сацыялагія працы». З 1 курса — вучоба толькі на «выдатна». Гэта, канешне, красамоўны факт, і з мінулага навучальнага года дзяўчына ўдастоена стыпендыі імя Ф. Скарыны.

Час не спыніць, ён няўмольна бяжыць, а з ім змяняюцца і многія нашы ранейшыя ўяўленні аб далейшым жыцці і кожнага з нас паасобку, і грамадства ў цэлым. Тыя значныя пеманены, якія наступілі зараз ва ўсіх сферах жыцця, і ў эканоміцы перш за ўсё, не моглі не адбіцца і на свядомасці людзей, іх светаўспрыманні, дзеяннях. Будучым маладым спецыялістам, рады якіх на наступны год папоўніці і Алена, давядзенца зведцаў нямала цяжкасцей. Рыначная стыхія адмоўна можа паўплываць на лёс многіх заўтрашніх выпускнікоў: не выключана магчымасць апынуцца на бржы працы, не знайсці сабе прымяненне з-за недахопу рабочых месцаў.

Аб гэтай вострай праблеме гаварылі і мы з Аленай. Хаця ў яе і вялікі запас ведаў, дзяўчына таксама заклапочана, што яны — не на ўзроўні сённяшніх патрабаванняў (на яе думку, можна было б вучэбныя праграмы больш наблізіць да надзейных праблем эканомікі, не даюць, на жаль, таго, што неабходна, вучэбныя і вытворчыя практикі на прадпрыемствах). Да таго ж, яна ўжо цяпер цвёрдага дзяржаўнага размеркавання, і будучае ўяўляецца дзяўчыне не вельмі акрэслена, тым больш, што нават і выдатная вучоба не гарантуюцца прымяненне з-за недахопу рабочых месцаў.

І ўсё і Алена — аптымістка. Яна лічыць, што пры любых абставінках трэба спрабаваць спаўна реалізаваць свае магчымасці, пакуль вучышся, рабіць ўсё так, каб цябе заўажылі і ацанілі. А гэта прынясе толькі станоўчыя вынікі.

Т. ДУБЯК.

НА ЗДЫМКУ: стыпендыята імя Ф. Скарыны Алена Саламазіна.

Фота У. Чысціка.

Члены ветэранская арганізацыя нашага універсітэта на сваім агульным сходзе абмеркавалі праект Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і выказалі па яму шраг зауваг.

Усе выступаючыя на сходзе адзначалі, што праект Канстытуцыі характарызуеца сваім ярка выяўленай антыхавіністичнай і антывавецкай накіраванасцю, што пацвярджаецца адсутнасцю ў ім канкрэтнага азначэння эканамічнай асновы беларускай дзяржавы (якая з форм уласнасці з'яўляецца ўсё ж прыярытэтнай), дакладна сформуляваных гарантых сацыяльных правоў грамадзян рэспублікі, а таксама наяўнасцю рада артыкулаў, якія замяняюць сапраўдныя народныя органы ўлады — Саветы (сельсавет, райсавет, гарсавет, Вярхоўны Савет і іх выканкамі) іншымі органамі (прэзідэнтам, управамі і нейкімі органамі мясцовага самакіравання), якія не выбіраюцца і не назначаюцца Саветамі, хадзя, быццам бы, падсправаць апошнім. Гэтыя аbstавіны выклікалі рэзка адмоўныя адносіны ўсіх прыяспынчайчых на сходзе ветэранаў па абліяўкаваеаму праекту Асноўнага Закона.

Аднак, улічваючы, што даны праект Канстытуцыі рэспублікі ўжо прыняты Вярхоўным Саветам у першым чытанні за аснову, члены пярвічнай ветэранская арганізацыі ГДУ лічача неабходным унесці ў яго наступны змяненні і дапаўненні:

1. Усе артыкулы Канстытуцыі павінны быць выкладзены на зразумелай для насельніцтва мове (беларускай або рускай) без прымянення іншамоўных слоў тыпу «унітарнае» замест «адзінае», «Сойм» замест «Вярхоўны Савет» і г. д.

2. Усе права грамадзян павінны быць безаговорочна гарантаваны дзяржавай! У прапанаваным жа для абліяўкаваеаму праекте дзяржава

толькі гарантует кожнаму права ўласнасці» (арт. 45). У астатніх артыкулах праства Канстытуцыя, што грамадзянамаюць права на працу, на ўнагароджанне за выкананую работу, на адпачынак, на ахову здароўя, на спрыяльнае акаляючае асяроддзе і кампенсацыі за страту здароўя, на сацыяльнае забеспеччэнне ў старасці і іншых выпадках, на жылле, на адукацию, на ўздел у культурным жыцці (арт. арт. 42-44, 46-51). Прауда, у арт. 21-м даецца гарантый ўсіх правоў і свабод грамадзян без яе канкрэтнай прывязкі да азначаных правоў. Але тэкст наступных артыкулаў, асабліва якія абвішаюць права на ахову здароўя і на адукацию (арт. арт. 46, 50), здымаета нават намёк на гарантый гэтых правоў уявленнем платных форм медыцынскага абслугоўвання і на вуччанне ў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Такія формы «абслугоўвання» могуць быць узаконены толькі для прыватных і калектыўных прадпрыемстваў, але не для дзяржавных медустаноў і навучальных установ. У іншым выпадку плаата за меддапамогу і за адукацыю для прыватных і калектыўных прадпрыемстваў (асабліва вышэйшай) стане хутка абвішковай і адзінай формай абслугоўвання медыцынскімі установамі і навучальными установамі ўсіх тыпаў, а права на ахову здароўя і атрыманне адукацыі для ўсіх без выключэння грамадзян рэспублікі ператворыцца ў фікцыю.

Нават выбарчая сістэма, прапанаваная праектам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (глава 1-я трэцяга раздзела) дапускае незаконнае пазбаўленне значайнай часткі насельніцтва права ўзделу ў выбарах і ў работе органаў дзяржаўнай юлады. Артыкул 64-ы дакладна азначае кола асоб, якія не маюць права ўзделу ў выбарах (гл. другі абзак арт.), а арт. 65-ы гаворыць, што выбарныя пасады ў прадстаўнічых органах могуць займаць

4. Улічваючы склаўшуюся

практыку свабоднага валодання большасцю грамадзян рэспублікі двёмі мовамі (беларускай і рускай), трэба гэта ўзаконіць у першым абзакы

17-га арт. праекта Канстытуцыі, пакінуўшы яго другім абзаком асобым артыкулам узаконіць

стан дэйнасті грамадзянства.

Даныя заувагі складзены на падставе пратакола агульнага сходу пярвічнай арганізацыі ветэранаў ГДУ ад 16 верасня

1992 г.

Г. ЕУДАКІМЕНКА,

старшыня савета ветэранаў ГДУ, дацэнт, ветэран

вайны і працы.

АБ АПЛАЦЕ КАМАНДЗІРОВАЧНЫХ РАСХОДАЎ

Савет Міністраў унёс змяненні ў пастановы № 10 ад 10 студзеня 1992 года і № 125 ад 6 сакавіка 1992 года, якія датычна аплаты камандзіровачных расходаў.

У адпаведнасці са змяненнімі камандзіровачнаму супрацоўніку цяпер будуть вяртатца:

пры аднадзённых камандзіроўках і камандзіроўках у такую мясцовасць, адкуль ёсьць магчымасць штодзённа вяртацца ў месец пастаяннай працы, сутачныя ў размеры да 4% ад мінімальнай заработка платы

мінімальнай заработка платы за кожны дзень камандзіроўкі ў межах Беларусі і 10% — у іншыя дзяржавы (раней — адпаведна 40 і 50 руб.) на падставе адзнак у камандзіровачным пасведчанні аб дні выбыцця ў камандзіроўку і дні прыбыцця з яе, уключаючы дні адпачынку і святочны дні.

Новая пастанова ўведзена ў

дзяянне з 1 кастрычніка г. г.

Служба інфармацыі Савета

Міністраў Рэспублікі

Беларусь — Белінфарм.

СТВОРАН КАМІТЭТ ПА СПРАВАХ МОЛАДЗІ

СТРУКТУРА КАМІТЭТА:

1. Сектар арганізацыі вольнага часу моладзі.

2. Сектар занятасці моладзі і маладзёжнага прадпрыемства.

3. Сектар сацыяльной абароны і прафілактыкі правапашаўшнення.

Фінансаванне: як са сродкаў бюджету, так і за лік абласнога фонду развіцця моладзі (адным з заснавальнікаў якога можа выступаць аблыкаванок, пытанне аб стварэнні фонду разглядаецца).

У адпаведнасці са сваім мэрамі і задачамі камітэт ўпраўляецца:

— распрацоўваць сумесна з камітэтом па справах моладзі абласнога Савета народных дэпутатаў праекты ком-

плексных і мэтаўых праграм, сацыяльныя нормы і нарматывы ў галіне ажыццяўлення маладзёжнай палітыкі, кадрынаванца і кантролюваць іх выкананне;

— удзельнічаць у распрацоўцы праектаў, планаў і праграм эканамічнага і сацыяльнага развіцця, прагектаў бюджету вобласці;

— арганізоўваць навуковыя і сацыялагічныя даследаванні па проблемах моладзі;

— рыхтаваць працаваныя па фінансаванню маладзёжных праграм;

— спрыяць фарміраванию структур па работе з моладдзю

у органах ўлады рэйнага і гарадскога ўзроўняў, ажыццяўляць краініцтва іх дзеянію

передадзенай ім кампетэнцыі, аказваць ім арганізацыйна-метадычную дапамогу.

У адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 мая 1992 года № 326 створаны камітэт па справах моладзі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 ліпеня 1992 года № 438 на пасаду старшыні камітэта быў назначаны Michał Vasilič Padgajny, які раней працаваў намеснікам міністра культуры. Па сутнасці з гэтага моманту і началося фарміраванне рэспубліканскай структуры Камітэта па справах моладзі.

В. САНЧУК,
старшыня камітэта
па справах моладзі Го-
мельскага аблыкаванка.

У ГОНАР ЮБІЛЕЮ

Адзіумелі шэсцялі, канцэртамі і кірмашамі ўрачыстасці, прысвечаныя 850-годдю лепапіснага ўпамінання нашага роднага Гомеля. Сярод іх быўла адна падзея, аб якой не паведамлялі афішы і стракатыя буклеты. 24—25 верасня на базе нашага універсітэта адбылася рэгіянальная навуковая канферэнцыя «Гомельшчына: народная духоўная культура. Дыялекты. Тапанімія», прысвечаная менавіта гэтай даце. Яшчэ ў мінулым годзе на кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства была ўтворана ініцыятывная група па падрыхтоўцы і правядзенню гэтай канферэнцыі. На нашу думку, канферэнцыя павінна была прадманістрація, што вучоныя мовазнаўцы Гомеля маюць пэўныя навуковыя здабыткі, што актыўна развіваюцца нашы сувязі з іншымі ВНУ рэспублікі, як зараз прынята гаварыць, бліжэйшага замежжа. І яшчэ была адна задума ў арганізатараў канферэнцыі: запрасіць да ўдзелу ў ёй людзей, лёс якіх звязаны з нашым універсітэтам.

І вось доўгачаканы дзень пачатку работы канферэнцыі. Яе адкрыў дацент А. Ф. Рогалеў, які расказаў прысутным аб асноўных этапах раз-

віцца Гомеля, аб славутых людзях, жыццё якіх было цесна звязана з нашым горадам. А затым слова атрымала доктар філалагічных навук, прафесар Белгародскага ведомства М. В. Фёдарава, якая на працягу чатырох год узнічала кафедру рускай мовы нашага універсітэта. Яе даклад быў прысвечаны гісторыі ўзнікнення акансія «за Усходнім Палесці і Паўднёвай Расіі». Шмат гадоў запар выязжала ў складзе дыялекталагічных экспедыцый на Гомельшчыну М. П. Антропаў, які загадвае зараз аддзелам дыялекталогіі і лінгваграфіі Інстытута мовазнаўства АН Беларусі. Ен падзяліўся з прысутнымі разважаннямі аб праблемах вывучэння мовы і народнай духоўнай культуры Гомельшчыны ў паслякарбонічны час. Доктар філалагічных навук, прафесар Днепрапрацтвоўскага універсітэта А. М. Папоўскі неаднаразова ўдзельнічаў у навуковых канферэнцыях, якія праводзяліся ў нашым універсітэце. І на гэты раз украінскі вучоны прыехаў з цікавым дакладам аб міжмоўных контактах на поўдні Украіны. З вялікай увагай высушчалі прысутныя даклады доктара філалагічных навук, прафесара нашай кафедры Р. М. Казловай, а б



находжаніі называюцца некаторых водных аб'ектаў Гомельшчыны і выкладчыка Брасцкага педагогічнага інстытута У. У. Барысюка аб лексіцы рыбакоў Тураўшчыны. Даклад супрацоўніцы Інстытута славяназнаўства і балканістыкі АН Расіі А. Я. Леўкіеўскай быў прысвечаны надзвычай цікавай зямле — засцярогам ад суроку, якія сабраны маскоўскімі вучонымі ў час іх палескіх экспедыцый.

Усяго ўдзельнікі канферэнцыі заслушалі і абмеркавалі

звыш дваццаці дакладаў і паведамленій. З задавальнінем адзначылі, што цікавасць да канферэнцыі прайвілі члены абласнога фонду культуры на чале з яго старшыней В. М. Лямяцавай, а таксама студэнты першага курса філалагічнага факультета.

Госці нашай канферэнцыі наведалі драматычны тэатр, славуты парк і Веткаўскі музей народнай творчасці.

Пры фінансавай дапамозе наша спонсара — Гомельскага

гарадскога Савета народных дэпутатаў — выдадзены зборнік матэрыялаў рэгіянальной навуковай канферэнцыі.

Уд. КОВАЛЬ,

заг. кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства.

НА ЗДЫМКАХ: перад ўдзельнікамі канферэнцыі з дакладам выступае доктор філалагічных наукаў прафесар М. В. Фёдарава.

Фота У. Чысціка.

(Окончанне. Начало
в № 16)

Занятия обычно длятся четыре часа, после которых наступает долгожданное для студентов время обеда. Интересно наблюдать, как весёлая, проголодавшаяся студенческая братия дружно штурмует столовую. У каждого студента в руках — мисочка или кастрюлька с неизменными палочками для еды. Получив в окне раздачи свою порцию, некоторые здесь же, в столовой, вместе с друзьями обедают, другие несут съестное в общежитие, где, прибавив еще кое-какие припасы (чаще всего овощи), устраивают с друзьями чай и обед. Вообще в Китае сразу бросается в глаза обилие столовых, ресторанчиков, передвижных (на грузовых велосипедах) «кухонь», где прямо в присутствии покупателя пекутся аппетитные блины, пирожки, лепешки. И всё это вкусно, доступно, недорого. Меня всегда не оставляла мысль: как смогла так быстро страна, которую мы долгие годы называли «развивающейся», «страной третьего мира», решить продовольственную (не говоря уже о «промтоварной») проблему? Ведь в Китае создано по существу изобилие товаров и продуктов, а местные коммерсанты озабочены сейчас одной проблемой: где найти рынок сбыта, чтобы выгодно реализовать свою продукцию? И невольно начинаешь думать: если Китай (в том числе, и по мнению

В ДАЛЕКОЙ СТРАНЕ ЧЖУН ГО...

самых китайцев) — развивающаяся страна, то как можно назвать республики бывшего Союза, в том числе и нашу Беларусь?

Главное, конечно, в умелом проведении экономических реформ, мощном притоке иностранного капитала, бурном развитии частного сектора в промышленности и сельском хозяйстве. И конечно же — трудолюбие, самоотверженность китайского народа, про-

стых людей, которые просто не умеют плохо работать.

Надо сказать, что китайцы, в отличие от подавляющего большинства наших людей, с оптимизмом смотрят в наше будущее, не сомневаются в успехе начатых у нас преобразований. Дай Бог, как говорится...

Конечно же, сразу бросается в глаза характерная черта здешней жизни — обилие велосипедистов на улицах. Такое

впечатление, что китайцам просто доставляет огромное удовольствие, наслаждение езда на велосипедах, причем самых разных — от огромных трёхколесных грузовых до изящных женских. Во время езды они невозмутимо завтрают, курят, разговаривают и о чём-то спорят, а влюблённые — едут рядом, обнявшись. И всё это представляет сплошной поток наподобие толпы людей у входа в мет-



КАНФЕРЕНЦЫЯ МАТЭМАТЫКАЎ

лад прафесара В. І. Янчэўскага або дасягненнях беларускіх матэматыкаў у галіне алгебры і геаметрыі за апошнія дзесяць гадоў. Высока адзначаныя працы ўзімальваюцца прафесарамі Л. А. Шамятковым, прафесарамі Л. І. Міроненка, В. С. Манахаў, У. В. Мухін, У. М. Семянчука, дактары фізіка-матэматычных навук Я. С. Барыс, Ю. У. Малікоўскі.

Работа канферэнцыі была арганізавана, у асноўным, па сектыях. У першыя два дні адбылася і пленарныя пасяджэнні. На першым з іх заслушаны дак-

нашы дэлегаты актыўна ўдзельнічалі ў работе секцыі «Гісторыя матэматыкі і гісторыя выкладання матэматыкі ВНУ», на якой сур'ёзна ўвага звернута пытанню пераходу выкладання на беларускай мове.

Канферэнцыя праходзіла ў Гродзенскім дзяржуніверсітэце імя Янкі Купалы, які быў заснаваны ў маі 1978 года. Тут на 33-х спецыяльнасцях навучаніца больш за 4300 студэнтаў дзённай і 2500 вячэрнай і завочнай формай навучання. У вольны ад пасяджэнняў час мы знаёміліся з гісторычнымі славутасцямі горада над Нёманам.

Л. ПАЛЯКОУ,
дацент кафедры
алгебры і геаметрыі.

ро, но — никакой толченія и беспорядка, всё спокойно и без нарушений правил. Китайцы считают, что велосипед помогает поддерживать хорошее состояние здоровья, это ведь экологически «чистый», и что очень важно в много-миллионном, перегруженном автомобилиями городе — удобный транспорт: иногда с одного конца города в другой быстрее можно добраться на велосипеде, чем, скажем, на автобусе.

...И снова занятия, консультации, зачёты и контрольные работы, радости и огорчения студентов, собственные наблюдения и открытия. Как-то мы решили провести со студентами «натурный урок» с посещением знаменитого Пекина.

скога парка Бай хай. К полудню, осмотрев основные достопримечательности, мы решили покататься на вёсельных лодках по озеру, находящемуся здесь же, в парке. Светило яркое солнце, дул лёгкий ветерок, студенты шутили, весело переговаривались, фотографировали друг друга. И вдруг (такое весной в Пекине случается нередко) подул сильный ветер, по озеру пошли большие волны, наши лодки раскачивались из стороны в сторону, а потом и вовсе разметало ветром по разным концам озера. Мне стало не по себе — точно знал, что большинство студенток плавать не умеет, а лодки вот-вот захлестнёт крутая волна. Но когда было видеть, с каким упорством гребли мои хрупкие, робкие студентки, как подбадривали друг друга и даже пели русские песни!.. На берег всех нас, как и других горемореплавателей, доставил спасательный катер. Я смотрел на промокших, уставших студенток, на геройски ведшего себя Фан Чжи Цяна — Мишу — и думал о том, что в аудитории не всегда можно узнать характер и способности людей...

Трудно в короткой газетной статье рассказать о прекрасных памятниках архитектуры Китая — древних храмах и императорских дворцах, Великой стене и уникальных парках: это просто надо увидеть. Но самая лучшая «достопримечательность» Китая — его удивительный народ: доброжелательный, деликатный, стойкий, беспредельно любящий свою родину, ценящий уважение и дружбу.

Незаметно пролетели короткие три месяца, наступила пора возвращаться домой, в родной университет. Покидая Китай, я говорил своим новым друзьям: «До встречи в Гомеле!» И вот теперь в нашем университете обучается 25 китайских студентов и стажёров, а наши студенты-филологи изучают непривычный для них хань юй — китайский язык. Нашей дружбе крепнуть.

В. КОВАЛЬ,
заг. кафедры русскага,
общага і славянскага языко-
знания.

НА СНИМКЕ: доцент В. Коваль с китайскими студен-тами.

НАС З'ЯДНАЛА БЯДА

Мы звязтаемся да ўсіх жыхароў Рэспублікі Беларусь і, у першую чаргу, да пацярпейшых ад чарно-быльскай катастрофы. Сотні тадык мы, у рэспубліцы сталі яе інвалідамі, а тысячи — ліквідатараў. Усім нам давілося змагацца з вынікамі гэтай страшнай трагедыі, якая прынесла боль і пакуты беларускому народу. І пройдуць яны, як вядома, яшчэ нахутка. Сотні тысяч дзяцей і даросных жывуць і будуть жыць на забрудненай рападычнай зямлі. Ад гэтай реальнасці таксама нікуды не падзеяцца. Выйсце бачыцца ў згуртаванні, да памозе адзін другому. І тут нам не абмежіцца без друкаванага органа. Больш таго, такая газета ўжо ёсьць — гэта «Экологіческі вестнік», які выходитць на працягу трох гадоў у Гомелі і мае сёня больш 50 тысяч чытачоў. Са сваіх старонак ён паставіў інфармацыйную інфармацыю аб ліквідацыі вынікаў чарно-быльскай бяды, расказыў аб лёсах ліквідатараў, змяшчае праўдзівыя паведамленіі аб становішчы на ЧАЭС і даведкі аб рападычным фоне ў гарадах і вёсках, парады вучоных і спецыялістаў. У поль зроку «Экологіческага вестніка» таксама апертырную і цікавую інфармацыю па ўсім спектру экалагічных праблем.

Нядайна «ЭВ» атрымаў статус рэспубліканскай газеты. Таму са студзенем 1993 года не толькі ў гарадычнай, але і ў жыхароў ўсіх абласцей Беларусі ёсьць магчымасць пазнавацца з «Экологіческім вестніком».

Таму мы звязтаемся да вас, ліквідатары, да вас, пацярпейшых, да ўсіх жыхароў рэспублікі і спадзяемсся на разумение і падтрымку.

Індэкс «Экологіческага вестніка» — 63136. Падпісны кошт на паўгодзіе — 72 рублі.

На даручэнні 1-го ліквідатара
Аляксандра ЛУКОЎСКІ,
старшыні Гомельскага
абласнога аб'яднання
«Інваліды ЧАЭС».

СПОРТ КАМАНДАЙ- МАЦНЕЙШЫЯ

У лёгкаатлетычным манежы «Дынама» праведзены спаборніцтвы па вольнай барацьбе на першынство Беларусі. Агульнакамандную перамогу заваявалі асілкі Гомельшчыны, за якую выступалі ў асноўным студэнты нашага ўніверсітэта. Найбольш паспяхова выступілі майстры спорту першакурснік факультэта фізічнай культуры Валерый Кандраценка ў вагавай катэгорыі да 52 кг і сёлетні выпускнік гэтага ж факультэта Кан-

ПОМНІКІ ГІСТОРЫИ КРАЮ

мы звязтаемся да жыхароў горада — старажылаў, настаўнікаў, работнікаў бібліятэк, клубаў, студэнтаў, вучніў, да ўсіх, каму не забыла наша спадчына, з надзеяй атрымаць адказы на пытанні:

1. Як называецца ваша сяло (вёска), хутар, мястэчка, слабада, пасёлак, гародок, горад? Як тлумачаць пахожданне назывы самі жыхары? Ці існуюць якія-небудзь паданні, звязаныя з гэтым?

2. Я. и. бліжэйшыя суседнія вёскі, вёслікі, хутары? Адкуль пайшли іх назывы?

3. Я. и. бліжэйшыя вялікія і малыя рачулі? Адкуль яны выцякаюць і куды упадаюць? Як растлумачыць іх назывы?

4. Я. и. бліжэйшыя лясы, бары, сады? Які гэта лес (хвады, дубовы і г. д.)?

5. Я. и. бліжэйшыя азёры, балоты, ставы? Чаму

яны так называюцца?

6. Я. и. бліжэйшая горка, узыышша? З чым звязана гэта назывы?

7. Я. и. старое рэчышча ракі, заливы із затокі, якія знаходзяцца паблізу?

8. Я. и. астраўныя водмелі, косы, яры, равы, каналы, кручи? Чаму яны названы так, а не інакш?

9. Я. и. дробныя рэчкі, пратокі, ручайкі, крикі (як існуючыя, так і знікшыя), пераправы, броды праз рэчку ў ваколіцах вёскі, плесы, вадапой, прыстані, месцы для купання, дробныя азёры?

10. Нагадайце назывы ніу, рыбалоўных тоней, паляўнічых закаў.

11. Ці захаваліся ўласныя назывы даўніх вялікіх дарог? Указаць, адкуль і куды яны ішлі, якія насе-

леныя пункты звязвалі?

12. Ці ёсьць паблізу ваших населенага пункта гарадзішчы, старажытныя валы, насыпы? Як яны называюцца?

13. Я. и. унутраныя плошчы горада, пасёлка, вёскі, слабады, асобныя часткі (канцы) вуліцы, прыгарады, прадмесці? Як растлумачыць гэтыя старыя назывы?

14. Я. и. лугі, выганы, плошчы за сялом (мястечкам, горадам), дзе адбыўся кірмашы, народныя святы, гулянні?

15. Ці ведаецце вы назывы зікішых населеных пунктаў? Чаму яны так называліся і па якой прычыне зікі?

16. Ці захаваліся асобныя назывы населеніцтва ваших раёнаў ці суседніх раёнаў, напрыклад: палешукі, аўнюкі, райдуны? Як называе

сябе сама насельніцтва даўнія мясцовасці?

17. Ці захаваліся ўспаміны аб месцах, ваколіцах ваших сялаў, звязаных з рэлігійнымі культамі, паданнямі?

18. Укажыце мясцовыя назывы, калі паходжанне гэтых назывоў звязана з рэлігійнымі падзеямі ў даўнія мясцовасці ці з падзеямі Вялікай Айчынай вайны? Што гэта за назывы?

19. Я. и. курганы, могілкі, пічары, падземныя хады, каф'еры, тарфянішчы, старыя млыны?

20. З якімі месцамі ў ваколіцах звязваліся раней паданні аб пабоіщах, аб гарадах ці цэрквях, якія праваліліся, аб гібелі герояў якіх-небудзь паданняў?

Адказы просім накіроўваць па адресе: 246050, г. Гомель, вул. Баўмана, 8. Гомельская сектыя «Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі АН Беларусі».

Прафком прапануе

пушчы для выкладчыкаў
супрацоўнікаў:

Курорт «Сочы» сан. «Залаты колас» з 8 лістапада, захворванні нярвовай сістэмы. Кошт — 5500 руб.

Санаторый «Нарач» (Мінская вобласць) з 8 снежня, захворванні органаў стрававання. Кошт — 9630 руб.

Па ўсіх пытаннях звязанца з прафком па тэл. 57-19-22.

ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯРЖАУНЫ УНІВЕРСІТЭТ

ІМЯ Ф. СКАРЫНЫ
ад'яўляе конкурс на замяшчэнне вакантных пасад па кафедрах:

— усеагульны гісторык
— ст. выкладчык;

— рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства — асистэнта;

— алгебры і геаметрыі
— дацэнта;

— агульной фізікі — ст. выкладчыка.

Тэрмін падачы заяў — не пазней 1 месяца з дня апублікавання паведамлення.

Заявы накіроўваць на адрес: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104.

РЭКТАРАТ.

Рэктарат, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, калектыў кафедры эканамічных тэорый выказваюць глыбокое спачуванне дацэнту, названому кафедры БОБРЫКУ Уладзіміру Ільічу з выпадку напаткаўшага яго гора — смерці МАЦІЛІ.

Калектыў работнікаў бібліятэкі выказвае глыбокое спачуванне дацэнту, названому кафедры ПАЛТАРАН Эме Іванаўне з выпадку напаткаўшага яго гора — смерці БАЦЬКІ.

Калектыў АГЧ ўніверсітэта выказвае глыбокое спачуванне прыбіральшчыцы вучэбнага корпуса № 4 МАТУС Зоі Ільінічне з выпадку напаткаўшага яго гора — смерці МУЖА.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Аб'ём 1 друк. арк.
Тыраж 1.500 экз.
Заказ 707.

Падпісаны да друку ў 15.00.

Па слядах наших выступленняў

ЦІ БУДЗЕ ПАРАДАК НА УНІВЕРСІТЭЦКІМ СТАДЫЁНЕ?

Пад такім загалоўкам у № 16 газеты «Гомельскі ўніверсітэт» быў надрукаваны артыкул ст. выкладчыка кафедры фізічнага выхавання В. Марчанкі. Рэдакцыя нашай газеты атрымала на яго адказ ад калектыву кафедры лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту.

Артыкул ст. выкладчыка кафедры фізічнага выхавання В. Марчанкі выклікае здзіўленне і недуменне. Ен напісаны настолькі неекрантна, што напашаўшы пытанне — каму гэта трэба?

Больш 20 гадоў назад сіламі студэнтаў і выкладчыкаў факультэта фізічнай культуры быў пабудаваны спартыўная пляцоўка для гульняў ў хакей, волейбол, баскетбол, ручны мяч і бегавая дарожка працягам 303 м. Гэтае спартыўнае «збудаванне» не лічыцца на балансе ўніверсітэта і ні за кім не замацавана. Без агароджы яно ператварылася ў звалку смесця і прахадны двор. Усе спартыўныя пляцоўкі даўно патрабуюць капітальнага рамонту, які, хутчэй за ўсё, у даны момант немэтаўдненне. Ен напісаны настолькі неекрантна, што напашаўшы пытанне — каму гэта трэба?

Больш 20 гадоў назад сіламі студэнтаў і выкладчыкаў факультэта фізічнай культуры быў пабудаваны спартыўная пляцоўка для гульняў ў хакей, волейбол, баскетбол, ручны мяч і бегавая дарожка працягам 303 м. Гэтае спартыўнае «збудаванне» не лічыцца на балансе ўніверсітэта і ні за кім не замацавана. Без агароджы яно ператварылася ў звалку смесця і прахадны двор. Усе спартыўныя пляцоўкі даўно патрабуюць капітальнага ремонту, які, хутчэй за ўсё, у даны момант немэтаўдненне. Ен напісаны настолькі неекрантна, што напашаўшы пытанне — каму гэта трэба?

Так, маральную адказніць за «стадыён» насяе кафедра лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту разам са старшынёй спартклуба, заг. кафедры фізічнага выхавання, дэканам факультэта фізічнай культуры.

Аутары надрукаваных матэрыялаў насядзяць за падбор і дакладніць прыведзеных фактаў, цытат, эканамічных даных, асабістых імяў, геаграфічных назывоў і іншай інфармацыі, а таксама за тое, каб у матэрыялах не ўтрымлівалася даных, якія не падлягаюць адкрытай публікацыі. Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку абмеркавання, не раздзяляючы пункту гледжання аўтара.

Наш адрес: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, пакой 1-18, тэл. 57-43-21.

«Гомельскі ўніверсітэт» — газета Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Ф. Скаріны.
Спонсар газеты — Цэнтральны райсовет народных дэпутатаў г. Гомеля.

Гомельская фабрыка «Палесдрук»
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
г. Гомель, Савецкая, 1.